



БЕЛАРУСЬКІ

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА
ОРДЭНА
ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА
СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА
УНІВЕРСІТЭТА

УНІВЕРСІТЭТ

ГАЗЕТА УЗНАГОРОДЖАНА ГАНАРОЎ
ВАЙ ГРАМАТАЙ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА
БССР

18 СТУДЗЕНЯ
1996 года
чацвер

№1 (1737)

Асноўныя звесткі аб вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь на пачатак 1995/96 навучальнага года

На пачатак 1995/96 навучальнага года ў Рэспубліцы Беларусь функцыянуе 40 дзяржаўных вышэйшых навучальных устаноў, у якіх навучаецца 174189 студэнтаў, у тым ліку 115565 — на дзённай, 2078 — на вячэрняй і 56546 — на завочнай формах навучання.

Было прынята 38534 чалавекі, у тым ліку 26934 — на дзённую, 331 — на вячэрнюю і 11269 — на завочную формы навучання.

З 1995/96 навучальнага года адкрылася падрыхтоўка спецыялістаў па новых для Рэспублікі Беларусь спецыяльнасцях, такіх як "Сусветная і айчынная культура", "Практычная псіхалогія" — у Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэце, "Сучасныя замежныя мовы" — у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, "Актуарная матэматыка" — у Беларускім дзяржаўным універсітэце, "Радыебіялогія і радыецыйная медыцына" — у Міжнародным інстытуце па ра-

дыяэкалогіі імя А.Д.Сахарова, "Біяэкалогія" — у Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, "Медыцынская электроніка", "Штучны інтэлект" — у Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, "Тэхнічная эксплуатацыя лятальных апаратаў і рухавікоў", "Тэхналогія і абсталяванне ювелірнай прамысловасці" — у Беларускай дзяржаўнай політэхнічнай акадэміі, "Сельскагаспадарчае індустрыяльнае рыбаводства" — у Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, "Маркетынг" — у Беларускай дзяржаўнай політэхнічнай акадэміі, Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце, Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, Брэсцкім політэхнічным інстытуце, Вышэйшым коледжы сувязі, "Менеджмент" — у Беларускай дзяржаўнай політэхнічнай акадэміі, Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце.

На пачатак 1995/96 наву-

чальнага года прафесарска-выкладчыцкі састаў складае 15153 чалавекі. У ВНУ рэспублікі працуюць 843 доктары і 7104 кандыдаты навук, з якіх вучонае званне прафесара маюць 897 чалавек, дацэнта — 5271 чалавек.

З 40 дзяржаўных ВНУ 15 з'яўляюцца універсітэтамі, 9 — акадэміямі, 13 — інстытутамі, 2 — вышэйшымі коледжамі, 1 — вышэйшым вучылішчам.

На пачатак 1995/96 навучальнага года ў Рэспубліцы Беларусь функцыянуе 19 недзяржаўных вышэйшых навучальных устаноў, у якіх навучаюцца 22133 чалавекі, у тым ліку 12300 чалавек — на дзённай, 568 — на вячэрняй, 9265 — на завочнай формах навучання.

У 1995 годзе ў недзяржаўныя навучальныя ўстановы было прынята 9990 чалавек, у тым ліку 5577 — на дзённую, 219 — на вячэрнюю, 4194 — на завочную формы навучання.

Прэміі

Апошнія ў 1995 годзе пасяджэнне прэзідыума Акадэміі навук Беларусі адбылося 21 снежня. Першым на парадку дня было пытанне аб прысуджэнні прэміі АНБ за 1995 год.

Сярод узнагароджаных прэміямі АН Беларусі супрацоўнікі БДУ Камароў Леў Іванавіч і Феранчук Ілля Давыдавіч за цыкл працаў "Аператарны метад рашэння ўраў-

нення Шрэдінгера і яго дадаткі". Сярод маладых навукоўцаў былі адзначаны наступныя супрацоўнікі БДУ: Асіповіч Мікалай Паўлавіч за цыкл артыкулаў "Вывучэнне працэсу хімічнага аднаўлення з выкарыстаннем трохвалентнага тытану" і Карпук Сяргей Міхайлавіч за цыкл працаў "Чатыроххвалевое ўзаемадзеянне і аптычная бистабільнасць у складаных арганічных злучэннях". За лепшую навуковую работу былі ўзнагароджаныя студэнты БДУ: Та-

лапін Дзмітрый Віталевіч за цыкл працаў па даследаванні флуктуацыйных працэсаў у мадэльных электрахімічных сістэмах, Карэлін Мікалай Уладзіміравіч за цыкл працаў "Прымяненне модавай тэорыі для апісання разбурэння прасторавай кагерэнтнасці пры нелінейным самаўздзеянні светлавых імпульсаў", Угрыновіч Кацярына Анатольеўна за працу "Камунікацыя ў палітычных зносінах у грамадстве пераходнага перыяду".

Галаўны боль: ідзе сесія...

Танцуйце разам з "Імперыяй"

Тыя, хто прысутнічаў на фестывалі універсітэцкіх каманд KB3, на прававым конкурсе "Dura Lex" або на дні пасвячэння ў студэнты першакурснікаў біялагічнага факультэта, дзе ўдзельнічаў Біятэатр, памятаюць, напэўна, выступленні нядаўна створанай шоу-групы "Імперыя".

Заняткі калектыву сучаснага танцу пачаліся 10 кастрычніка, а прыкладна з месяца таму ён стаў шоу-групай "Імперыя".

Харэограф — студэнтка завочнага аддзялення педуніверсітэта Вольга Хегай — акрамя сваёй асноўнай работы працуе з удзельнікамі шоу-групы па 12-20 гадзін у тыдзень, прычым на чыстым энтузіазме. Па яе словах, за 3 месяцы зрабіць 5 пастановак — гэта дастаткова многа, але на дасягнутым шоу-група спыняцца не збіраецца.

Удачай для групы стала тое, што пасля аднаго з выступаў знайшлася арганізацыя, якая вырашыла дапамагчы. Аднак хацелася б, каб вядучую пазіцыю ў падтрымцы групы займаў усё ж такі БДУ. Бо асноўны састаў гру-

пы — студэнты нашага ўніверсітэта.

Што датычыцца планаў на будучыню, то асноўная задача, якую ставіць перад групай харэограф, — працаваць. Дарэчы, частка выступаў групы ва ўніверсітэце праводзілася па запрашэнню дырэкцыі па справах культуры. У канцы навучальнага года група збіраецца прадставіць сваю танцавальную праграму.

Для вырашэння некаторых праблем сваю дапамогу шоу-групе прапанаваў аддзел па справах моладзі БДУ. Калектыв таксама збіраецца працягваць супрацоўніцтва са студэнцкай асацыяцыяй Лінгвістычнага ўніверсітэта "АССА".

Але ўсё яшчэ вялікай праблемай застаецца апаратура і добрая зала. У планах "Імперыя" — павялічыць састаў групы. Ахвотныя могуць прыходзіць на заняткі, якія адбываюцца ў панядзелак, аўторак, сераду, чацвер з 18.00 у холе адзінаццатага паверха інтэрната № 3.

Явенка Яўген

Канферэнцыі

З 18 па 22 снежня ў Белдзяржуніверсітэце праходзіла міжнародная навукова-тэхнічная канферэнцыя "Сучасныя метады апрацоўкі сігналаў у сістэмах вымярэння, кантролю, дыягностыкі і кіравання". Яе арганізавалі і правялі Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, БДУ,

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Інстытут тэхнічнай кібернетыкі АНБ. На навуковы форум у Мінск былі запрошаныя навукоўцы з Беларусі, Польшчы, Украіны, Германіі, Расіі. На пер-

шым пленарным пасяджэнні прагучалі два даклады, пасля чаго навукоўцы сталі працаваць па секцыях. Усяго іх было чатыры: "Метады і алгарытмы апрацоўкі сігналаў і выяўленняў", "Апрацоўка эксперыментальных даных. Алгарытмы, распазнаванне вобразу", "Апаратна-праграмныя комплексы лічбавай апрацоўкі сігналаў", "Прымяненне метадаў

апрацоўкі сігналаў у сістэмах вымярэння, кантролю, дыягностыкі і кіравання".

21 снежня ў другой палове дня адбылося закрыццё канферэнцыі. На заключным пасяджэнні прагучала інфармацыя аб рабоце секцый, былі прынятыя рашэнні і рэкамендацыі. Потым адбыўся "круглы стол" па праблемах апрацоўкі сігналаў.



Палажэнне аб інтэрнаце Белдзяржуніверсітэта

I раздзел.

Агульныя палажэнні

1. Інтэрнаты Белдзяржуніверсітэта прызначаюцца для пражывання студэнтаў, аспірантаў, слухачоў падрыхтоўчага аддзялення вочнай формы навучання.

Замежныя грамадзяне, залічаныя на вучобу ва ўніверсітэт, размяшчаюцца на агульных падставах ці на ўмовах, прадугледжаных дагаворам.

2. Падставой для засялення ў інтэрнат з'яўляецца ордэр, падпісаны прарэктарам па вучэбнай рабоце і сацыяльных пытаннях, заг. аспірантуры, дэканам падрыхтоўчага аддзялення, дзе ўказваецца нумар інтэрната, пакой і тэрмін пражывання.

3. Засяленне студэнтаў, аспірантаў і слухачоў падрыхтоўчага аддзялення адбываецца на ўвесь тэрмін навучання пры заключэнні дагавора на пражыванне з адміністрацыяй студгарадка.

4. Жыхары могуць быць пераселеныя ў выпадку ўважлівых прычын у іншы інтэрнат, а таксама з аднаго пакоя ў другі толькі па рашэнню адміністрацыі інтэрната і па ўзгадненню з дэканатам адпаведнага факультэта і прафкамам студэнтаў.

5. Інтэрнат утрымліваецца за кошт сродкаў, якія выдзяляюцца на ўтрыманне ўніверсітэта, аплаты за пражыванне ў інтэрнаце, карыстанне асабістымі электрабытавымі прыборамі, сродкаў за кампенсацыю нанесенага матэрыяльнага ўрон, сродкаў спонсараў і іншых паступленняў.

6. У інтэрнаце павінны быць прадугледжаныя памяшканні для самастойных вучэбных заняткаў, пакой адпачынку і побыту, камера захоўвання, ізалятар.

7. Адміністрацыя Белдзяржуніверсітэта мае права прымаць студэнтаў на працу па абслугоўванню, рамонту і эксплуатацыі абсталявання, уборцы, дзяжурству і іншых відаў працы на няпоўны працоўны дзень з адпаведнай ап-

латай.

8. Права і абавязкі работнікаў інтэрната вызначаюцца службовымі абавязкамі, зацверджанымі ў адпаведнасці з Адзіным кваліфікацыйным даведнікам пасадаў рабочых і службоўцаў.

9. Работа па каардынацыі самакіравання жыхароў інтэрната ўскладаецца на студсавет інтэрната.

II раздзел.

Права і абавязкі жыхароў інтэрната

1. Жыльцы інтэрната маюць права:

— карыстацца жыллой плошчай, памяшканнямі навучальнага і культурна-бытавога прызначэння, абсталяваннем, інвентаром інтэрната і камунальна-бытавымі паслугамі,

— выбіраць органы самакіравання ў інтэрнаце і быць выбранымі ў іх састаў,

— прымаць удзел у мерапрыемствах па паляпшэнню сацыяльна-бытовых умоў, арганізацыі выхаваўчай работы і вольнага часу, абсталяванні і афармленні жылых пакояў і іншых памяшканняў інтэрната,

— удзельнічаць у абмеркаванні і вырашэнні ўсіх пытанняў жыццядзейнасці інтэрната,

— уносіць органам студэнцкага самакіравання, грамадскім арганізацыям і адміністрацыі Белдзяржуніверсітэта прапановы аб паляпшэнні работы інтэрната, арганізацыі вольнага часу жылцоў, развіцця і ўмацавання матэрыяльнай базы і дамагацца іх рэалізацыі,

— патрабаваць своечасовай замены абсталявання, мэблі і прадметаў сацыяльна-бытавога прызначэння, якія сталі непрадатнымі, акрамя выпадкаў, калі яны пашкоджаныя і выведзеныя са строю па віне жылцоў,

— здаваць у камеру захоўвання каштоўныя асабістыя рэчы на час канікулаў. За рэчы, не здадзеныя на захаванне, адміністрацыя адказнасці не нясе. Забараняецца дастаўляць у інтэрнат прадметы, рэчы, тавары, прызначаныя для

рэалізацыі.

2. Жыльцы інтэрната абавязаны:

— выконваць правілы ўнутранага распарадку, аховы працы і тэхнікі бяспекі пры карыстанні газа-вымі, электрычнымі і іншымі прыборамі, эканомна расходваць электраэнергію, газ і ваду,

— ашчадна ставіцца да ўласнасці інтэрната, падтрымліваць чысціню ў жылых памяшканнях і месцах агульнага карыстання,

— своечасова ўносіць плату за пражыванне, карыстанне пасцельнымі рэчамі і ўсе віды дадатковых паслуг,

— выкарыстоўваць жылую плошчу, памяшканні культурна-бытавога прызначэння, абсталяванне і інвентар у адпаведнасці з іх прызначэннем,

— поўнасьцю аплочваць нанесены матэрыяльны ўрон у адпаведнасці з дзейным заканадаўствам,

— студэнты і іншыя жыхары пры выбыцці з інтэрната абавязаны здаць маёмасць інтэрната, якая ў іх маецца, і прывесці ў належны парадак пакой і іншыя памяшканні, якія знаходзіліся ў іх карыстанні. Тыя, каго высяляюць з інтэрната, абавязаны аднавіць пашкоджаныя памяшканні і абсталяванне, нездадзены інвентар і іншую маёмасць інтэрната.

Пры немагчымасці аднаўлення яны абавязаны аплаціць сучасны кошт матэрыяльнага ўрон у касу ўніверсітэта,

— жылцы інтэрната прыцягваюцца адміністрацыяй і органамі студэнцкага самакіравання да працы (4 гадзіны ў месяц), да грамадска-карыснай працы з захаваннем правілаў аховы працы,

Заўвага: не дапускаецца прыцягваць жыхароў да ўборкі санвузлоў (апроч санвузлоў у блоках), памяшканняў для душа, пральні і сушкі бялізны

— захоўваць цішыню ў інтэрнаце пасля 23.00,

— праходзіць медагляд і інфармаваць аб гэтым загадчыцу інтэрната.

3. Жыхарам інтэрната забараняецца:

— самавольна перааб-

сталёўваць і праводзіць перапланіроўку памяшканняў,

— самавольна перасяляцца або пераносіць інвентар з аднаго жыллага пакоя ў іншы,

— распіваць спіртныя напіткі,

— курыць у непрызначаных месцах,

— карыстацца электранагравальнымі прыборамі ў жылых памяшканнях,

— уключаць рэпрадуктары, радыёпрыёмнікі, магнітафоны, тэлевізары і іншую гукавую апаратуру з гучнасцю, якая перавышае чутнасць у межах пакоя,

— наклеіваць на сцены жыллага пакоя і месцаў агульнага карыстання аб'явы, календары, рэпрадукцыі і г.д.

III раздзел.

Засяленне студэнцкіх інтэрнатаў, высяленне з інтэрнатаў, аплата за пражыванне ў інтэрнаце

1. Прадастаўленне студэнтам месцаў у інтэрнаце праводзіцца ў адпаведнасці з законамі Рэспублікі Беларусь і Палажэннем аб студэнцкім інтэрнаце.

2. Размеркаванне месцаў паміж факультэтамі праводзіцца па сумеснаму рашэнню:

а) рэктарата,
б) дэканатаў,
в) аддзела па справах моладзі,
г) прафкама студэнтаў,
д) дырэкцыі студгарадка

і аб'яўляецца загадам рэктара.

3. Спісы студэнтаў, аспірантаў і слухачоў падрыхтоўчага аддзялення на засяленне ў інтэрнат фарміруюцца і зацвярджаюцца сумесным рашэннем дэканата і прафбюро студэнтаў факультэта.

4. Засяленне студэнтаў, аспірантаў і слухачоў падрыхтоўчага аддзялення адбываецца па прад'яўленню ордэра. Пасля засялення ў інтэрнат заключаецца дагавор паміж адміністрацыяй інтэрната і асобай, якая пражывае ў ім.

5. Улік жыхароў студэнцкіх інтэрнатаў, афармленне прапіскі і выпіскі ажыц-

цяўляецца пашпартыстам інтэрната.

6. Пры адлічэнні з універсітэта (у тым ліку і па яго заканчэнні) жыхары пакідаюць інтэрнат на працягу двух тыдняў з дня выдання адпаведнага загада.

7. Плата за карыстанне інтэрнатам збіраецца з жыхароў шляхам утрымання са стыпендыі ці персанальна з кожнага ва ўсталяваным парадку згодна з загадам рэктара і ў адпаведнасці з рашэннем Міністэрства адукацыі і навукі РБ.

8. За карыстанне ў жылых памяшканнях уласнымі электрабытавымі прыборамі вызначаецца дадатковая плата.

9. Адміністрацыя студгарадка мае права разарваць індывідуальны дагавор з жыхарамі за:

— нясвоечасовае праходжанне медагляду студэнтамі, аспірантамі, слухачамі падрыхтоўчага аддзялення ў пачатку навучальнага года,

— антысанітарныя ўмовы ў жылым памяшканні (пасля двух папярэджанняў, заўвагі ўносяцца ў індывідуальны дагавор пасля абмеркавання на студсавете інтэрната),

— парушэнне "Правілаў унутранага распарадку ў інтэрнатах БДУ".

IV раздзел.

Парадак прадстаўлення месцаў у інтэрнаце іншагароднім сямейным студэнтам

1. Месцы ў інтэрнаце для іншагародніх сямейных студэнтаў выдзяляюцца сумесным рашэннем:

а) дэканата факультэта,
б) аддзела па справах моладзі,
в) прафкама студэнтаў,

зыходзячы з наяўнага жыллага фонду.

2. Месцы ў сямейных інтэрнатах даюцца сем'ям, у якіх абодва супругі з'яўляюцца іншагароднімі студэнтамі БДУ.

3. Заявы сямейных студэнтаў аб пастаноўцы на ўлік для атрымання месцаў у інтэрнаце падаюцца ў прафкама студэнтаў з

прыкладаннем даведкі з месца вучобы, копіі пасведчання аб шлюбе і пры наяўнасці дзяцей — копіі пасведчання аб нараджэнні дзіцяці, у выпадку цяжарнасці — даведку аб цяжарнасці.

4. Прыём на ўлік сямейных студэнтаў, якім патрэбны інтэрнат, праводзіцца прафкамам студэнтаў. Спісы сямейных студэнтаў, якім патрэбны інтэрнат і якія прынятыя на ўлік, зацвярджаюцца сумесным рашэннем студгарадка і прафкама студэнтаў.

5. Сямейныя студэнты, якія пражываюць у інтэрнаце, кіруюцца Правіламі ўнутранага распарадку студэнцкіх інтэрнатаў.

6. Плата за карыстанне інтэрнатам спажываецца па нормах, вызначаных для студэнтаў, за колькасць месцаў, прадугледжаных пашпартам інтэрната ў пакоі, які займае сям'я.

V раздзел.

Выхаваўчая работа ў інтэрнаце

1. Выхаваўчая работа ў студэнцкіх інтэрнатах вядзецца паводле "Перспектыўнага плана выхаваўчай работы".

2. Правядзеннем выхаваўчай, культурна-масавай і фізкультурнай работы ў інтэрнаце займаюцца выхавальнік, культурганізатар і інструктар па спорту згодна з зацверджанымі службовымі абавязкамі.

3. Выхавальнік арганізуе выхаваўчую работу ў інтэрнаце і вызначае яе формы і метады.

4. Выхаваўчая работа ў інтэрнаце накіраваная на фарміраванне высокіх маральных якасцяў і здаровага ладу жыцця.

5. Выхаваўчая работа ў інтэрнаце будзеца ў шчыльным кантакце з дэканатамі факультэтаў.

Падрыхтавана па рашэнню Савета БДУ аддзелам па справах моладзі

21 снежня 1995 года споўнілася 100 год з дня нараджэння прафесара Абрама Іосіфавіча Лур'е. Яго імя належыць гісторыі беларускай навуковай думкі савецкага перыяду.

Адукацыя і света беларускага народа сталі галоўнай мэтай жыцця А.І.Лур'е з 1918 года, калі ён, удзельнік Кастрычніцкай рэвалюцыі, узначаліў Бабруйскі адзел народнай адукацыі. З 53 гадоў жыцця 20 ён аддаў працы ў Беларус-

Навуковец, педагог, выхавальнік

кім дзяржаўным універсітэце, дзе быў спярша дацэнтам, потым — прафесарам і, нарэшце, загадчыкам створанай ім кафедры палітычнай эканоміі.

Абрам Іосіфавіч — аўтар шматлікіх працаў, апублікаваных у навуковых і перыядычных вы-

даннях Беларусі.

Усё сваё нядоўгае жыццё і выдатныя здольнасці ён аддаў нашаму народу, выхаванню работнікаў навукі, эканамістаў, педагогаў. Тысячы яго выхаванцаў, якія працуюць па ўсёй рэспубліцы, з любоўю і павагай узгадваюць свайго На-

стаўніка. Чалавек надзвычай добры, шчодры душой, эрудзіраваны, прафесар Лур'е заўжды дапамагаў сваімі ведамі малым беларускім навукоўцам.

Прайшло ўжо амаль паўстагоддзя, як не стала гэтага чалавека, але ўсё яго жыццё, поўнае самаадданасці, творчай працы, застаецца светлым прыкладам для тых, хто шчыра жадае сваёй дзяржаве росквіту на яе шляху да самастойнасці.

ДАІ наведмляе

Аперацыя "Аўтобус"

З 1 па 31 студзеня 1996 года ў Мінску праводзіцца аперацыя "Аўтобус". Выклікана гэта тым, што апошнім часам шэрагам аўтатранспартных і іншых прадпрыемстваў, а таксама індывідуальнымі ўладальнікамі ажыццяўляецца перабасталяванне аўтобусаў у грузавікі і грузاپасажырскія транспартныя сродкі, што з'яўляецца грубым парушэннем нарматываў і стандартаў, якія тычацца забеспячэння бяспекі дарожнага руху.

З гэтай мэтай вырашана не прымаць да рэгістрацыі (перарэгістрацыі) аўтобусы, перабасталяваныя для перавозкі грузаў ці сумеснай перавозкі грузаў і пасажыраў, забараніць эксплуатацыю перабасталяваных аўтобусаў без дазволу ДАІ.

Дзяржаўтінспектар Маскоўскага ДАІ
А.Кудраўцаў

Народжаны поўзаць?..

На рэспубліканскім конкурсе-аглядзе, арганізаваным Цэнтрам фізвыхавання студэнтаў і навучэнцаў, Белдзяржуніверсітэт заняў 3-е месца, саступіўшы Акадэміі фізвыхавання і спорту і Гомельскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту. Не дзіва: Акадэміі, як кажуць, і самім лёсам прызначана, а ў Гомельскім універсітэце ёсць факультэт фізічнай культуры.

Ці пабачыць Атланта нашых студэнтаў?

Спартыўныя журналісты рэспублікі вызначылі дзесяць лепшых спартсменаў Беларусі мінулага года. Сярод іх Наталля Шыкаленка (кіданне кап'я), Эліна Зверава (кіданне дыска), Віталь Шчэрба (гімнастыка), Барыс Гельфанд (шахматы), Наталля Зверава (тэніс), Святлана Парамыгіна (біятлон), Ларыса Лук'яненка (мастацкая гімнастыка), Валерый Дайнека (баскетбол), Эдуард Хмяляйнен (лёгкае атлетыка), Ігар Астапковіч (штурханне молата).

Вынікі спартыўнага года падвялі і ў Белдзяржуніверсітэце: за мінулы год было падрыхтавана 12 майстроў спорту (па армрэстлінгу, гіравому спорту, шашках, шахматах, спартыўнаму арыентаванню, радыёспорту, судамадэльнаму спорту) і 6 майстроў спорту міжнароднага класа:

Булат Віктар (4 курс геафака) — па лёгкай атлетыцы,

Сухамазяў Дзмітрый (2 курс гістафака) — па лёгкай атлетыцы,

Клімавец Наталля (3 курс юрфака) — па лёгкай атлетыцы,

Мурач Уладзіслаў (5 курс ФПМ) — па лёгкай атлетыцы,

Ліштван Сяргей (3 курс юрфака) — па грэка-рымскай барацьбе,

Машара Дар'я (5 курс біяфака) — па кікбоксінгу.

Спадзяемся пабачыць выступленні нашых студэнтаў на сёлетніх Алімпійскіх гульнях у Атланце. Пспехаў вам!



Да канца канікулаў зменаў сярод лідэраў спартакіяды не адбудзецца

Працягваецца агульнаўніверсітэцкая спартакіяда. Ужо адбыліся спаборніцтвы па сямі відах. Сярод лідэраў — геаграфічны факультэт, юрыдычны, фізічны, механіка-матэматычны і факультэт прыкладной матэматыкі.

Пасля канікулаў плануецца правядзенне "Тыдня лыжнага спорту", а таксама спаборніцтваў па валебольу сярод жанчын і па настольнаму тэнісу.

Сапраўдныя англійскія Каляды

"... Нехта скажа вам, што Раство цяпер не такое, як раней; што кожны раз з прыходам Раства разбураецца яшчэ адна надзея на шчасліваю будучыню, якую ён песціў у мінулым годзе... Не засмучайце ж горкімі ўспамінамі самыя вясёлыя з усіх трохсот шасцідзесяці пяці дзён у годзе, а лепш падсуньце крэсла сваё да каміннага полымя, напоўніце свой келіх да краёў і заспявайце песню."

Спадзяюся, што Вы пазналі. Так, так, гэта — Чарльз Дыкенс, творы якога дзіўным чынам такія блізкія і зразумелыя людзям, якія жывуць у іншыя часы і ў самых розных краінах свету. І прыхільнікі творчасці вялікага англійскага пісьменніка, і проста тыя, каму запомніліся і палюбіліся чужоўныя героі яго кніг, атрымалі сапраўдны навагодні падарунак: амаль тры тыдні ў музеі Янкі Купалы працавала выстава, арганізаваная дзякуючы супрацоўніцтву навуковых работнікаў Купалаўскага музея з домам-музеем Чарльза Дыкенса ў Лондане. Выстава расказвала аб жыцці і творчасці вялікага англійца і ўзнаўляла атмасферу часу, у якім жылі яго героі: фатаграфіі лонданскіх набярэжных і плошчаў, дамоў з пяшчотнымі каменнымі трубама ў раёне Мэрылебона (паўночна-заходняя частка Лондана), сяброў пісьменніка і лісты да іх.

Быў на выставе стэнд, які можна было б назваць "Дыкенс і Раство". На ім былі прадстаўлены прыжыццёвыя выданні "Калядных аповесцяў" пісьменніка, ілюстраваныя яго сябрамі, а таксама гравюра Джона Лінча да "Каляднай песні" "Дух Марыі з'яўляецца Скруджу", першая калядная паштоўка Д.К.Харэлі "Каралева Вікторыя з сям'ёй вакол каляднай ёлкі". Былі ілюстрацыі больш позняга часу — Онара Аплітана і Гаральда Копінга.

Многія сённяшнія

звычаі калядных святаў былі прыдуманя ці аднароджаныя англійцамі менавіта ў сярэдзіне XIX стагоддзя. І вялікая заслуга ў гэтым, несумненна, належыць Ч.Дыкенсу, які змагаўся за тое, каб вярнуць свята ўсё лепшае з сярэднявечных традыцый. Мне ўзгадалася выказванне Г.-К.Чэстэртана: "Раство — адно з шматлікіх еўрапейскіх святаў, сут-

жэт. І па лонданскіх вуліцах, прыкрываючыся парасонамі, адзінокія прахажыя спяшаюцца па сваіх дамах, якія сталі сапраўднымі крэпасцямі, сустракаць Раство. І там, у коле сваякоў, перад камінам з келіхам, напоўненым да краёў (агонь і віно — супрацьлегласць непагодзе), цешацца радасцю гэтага свята.

А якія чужоўны каляд-

Муціць, усё. Утульны калядны вечар ужо застаўся ззаду. Наперадзе — год, які аддзяляе нас ад новага Раства — свята ўтульнасці, сямейнага цяпла, усеагульнай любові і міласэрнасці.

А для Вас да наступных Калядаў — рэцэпт Мінскай пай (калядных піражкоў):

Цеста: 300 г мукі, 150 г свінога шмальцу (можна ўзяць палову шмальцу і палову маргарыну), сода на кончыку нажа, соль, вада, 1-2 жаўткі.

Начынка: 250 г нyrкавага тлушчу, 250 г вінаграду "Карынка", 250 г разынак, 250 г разынак без костчак, 100 г цукатаў, 50 г молатага міндаля, 2 яблыкі, 1/2 апельсіна, 1/2 лімона, па 1/2 чайнай лыжкі карыцы, гваздзікі, молатага міндаля, мускат на кончыку нажа, 1/2 чаркі каньяку, соль на кончыку нажа.

Нyrкавы тлушч добра расцерці. Вымыць і абсушыць разыны (розныя сарты) і прапусціць разам з тлушчам праз мясарубку. Яблыкі вельмі тонка нарэзаць. Нацерці корачкі лімона і апельсіна. Выціснуць з апельсіна і лімона сок і змяшаць яго з молатым міндалём, спецыямі і каньяком. Атрыманую масу змясціць у чысты шкляны посуд, закрыць цэлафанавай паперай і паставіць у халоднае месца на чатыры тыдні. Гэтая колькасць начыні разлічаная прыкладна на 30-40 піражкоў.

За гадзіну да выпечкі падрыхтаваць пясочнае цеста. Прасеяць муку, дадаць соду, соль і тлушч і змясціць цеста (калі трэба, дадавіць крыху вады, каб цеста было мяккім і добра раскатвалася). Перад раскатваннем цеста выставіць на адну гадзіну на халад. Потым цеста раскатаць у тонкі пласт (2-3 мм таўшчыняй). Формачкі для піражкоў выкладзіць цестам і ў кожную формачку пакласці па адной чайнай лыжцы начыні. Зверху накрыць тонкім пластом цеста, край змазаць жаўтком. Піражкі паставіць у духоўку сярэдняй гарачыні і выпякаць на працягу 20-30 хвілін.

Заміж пясочнага цеста можна ўзяць слаёнае.



насць якіх у злучэнні веры і веселасці. І адразненне Раства ў Англіі ў тым, што з зямнога боку ў ім больш утульнасці, чым бляску, а з боку духоўнага — больш міласэрнасці і ўтульнасці".

Як толькі гучыць імя Чарльза Дыкенса, уяўляецца шматлікае аблічча Лондана: змрочныя прытоны і строгая веліч вуліц, саборы і кавярні, рынкі, ігральныя дамы, бальніцы і турмы — усё захутанае едкім туманам, які ўздываецца над берагамі Тэмзы. "Прырода варыць сабе піва на свята", — усклікае Дыкенс, з велізарнай любоўю апісваючы дажджлівыя, воблачныя Каляды. У "Калядных аповесцях" пісьменніка "атмасфера туману, снега, дажджу і шчасця" нярэдка важнейшая за сю-

ны сямейны абед, які збірае ўсіх наяўных членаў сям'і: славутая калядная індычка, віно, гіганцкі пудынг, які выклікае неймаверны крык і смех у дзяцей, віншаванні, цараванне згоды і шчасця і салодкія піражкі, ў якія заліваецца запалены ром...

Ды не толькі пра гэта "Калядныя аповесці". Дыкенс пастаянна паўтарае ў іх, што багатыя абавязаныя дапамагаць бедным. І што неабходная душэўная і матэрыяльная велікадушнасць.

І вось прыходзіць калядная казка — аб ператварэнні бяздушнага скнары Скруджа, які не жадаў нічога ведаць, апроч свайго канторы і грашовых спраў, у добрага Эбінезера Скруджа, які становіцца верным сябрам і шчодрым чалавекам.

Сакрэт фірмы

У акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь прайшоў міжвузаўскі конкурс "Міс для містэра Холмса". У гэтым свяце маладосці, прыгажосці і абаяльнасці прынялі ўдзел пераможцы вузаўскіх конкурсаў сталіцы "Міс Абаяльнасць-95" і "Містэр Холмс-95".

У фінале сустрэліся каманды Беларускага

дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, акадэміі МУС і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Пераможцай конкурсу сярод дзяўчат стала студэнтка БДПУ Наталля Нячаева, сярод юнакоў — студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Дзмітрый Кактыш.

* * *

27 снежня, напярэдадні Новага года, на эканамічным факультэце Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі адбылася навукова-практычная канферэнцыя "Эканамічная рэформа ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы і вынікі". Арганізатарамі яе сталі эканамічны факультэт БСГА і Цэнтр падтрымкі прадпрымальніцтва "Аграбізнес-Цэнтр".

На канферэнцыі абмяркоўваліся праблемы рэфармавання аграпрамысловага

комплексу ў Беларусі, развіццё малога і сярэдняга бізнесу на вёсцы і формы дзяржаўнай падтрымкі прадпрымальніцтва. Былі падведзеныя некаторыя вынікі навукова-даследчай дзейнасці навукоўцаў эканамічнага факультэта за 1995 год.

Асабліваю ўвагу арганізатары надавалі неабходнасці звярнуць увагу органаў улады, розных грамадскіх арганізацый і фондаў на рэгіянальныя праблемы развіцця малога і сярэдняга бізнесу.

Хэндрыкс гэтага не бачыў. На шчасце

Рок-н-рол — гэта даро-
га да пазнання, якая наў-
рад ці калі-небудзь будзе
завершаная. Напэўна,
дзе функцыі року заўсё-
ды застануцца нязменнымі
— расхістанне існуючага і
прывядзенне да абурэння
дарослых. Інакш наўрад ці

выжылі б усе яго новаўвядзенні. Року заўсёды патрэбна падполле, якое існуе паралельна ў музыцы. Ён павінен парушаць спакой. Таму жыццё людзей рок-н-рола; часта яркае і трагічнае, успрымаецца намі як легенда: узнікае

рамантычны погляд на зорку, якая пражывае кароткае, яркае жыццё і ўмірае заўчаснай смерцю. Джым Морысан, Джэніс Джоплін, Джымі Хэндрыкс...

Джымі Хендрyks з'явіўся на свет 27 лістапада 1942 года ў Сіятле (штат Вашынгтон). Яшчэ падлеткам ён навучыўся граць на гітары, наслахаўшыся выканаўцаў блюзаў і рок-н-рола тых часоў. Юначаяе захапленне не прамінула, і ўвосень 1966 года Джымі перабіраецца ў Англію, дзе разам з бас-гітарыстам Нозлем Рэдынам і ўдарнікам Мітчам Мітчалам стварае групу "Джымі Хендрyks экспірыенс". Работа ў групе адшліфавала талент і музычнае бачанне Джымі. Яго ігра вылучалася хаатычнасцю, але нягледзячы на хаос у ёй адчувалася плаўнасць, глыбіня пачуццяў, шырокі дыяпазон выражэння і вытанчаны стыль. Напрыклад, на Мантэрэйскім фестывалі выступ з непераўздымным фіналам гітарнай партыі музыканта ўзнёс яго да рангу суперзорак. І хаця група распалася ў 1969 годзе, Джымі не пакінуў пошук новых рытмаў і спосабаў выражэння. Яго вы-

ступ на Вудстаке быў тры-
умфальным.

Апошні канцэрт Джымі Хэндрыкса адбыўся ў 1970 годзе на востраве Уай (Англія). 18 верасня 1970 года музыканта знайшлі мёртвым у яго нью-йорскай кватэры. Хутчэй за ўсё, ён задыхнуўся, страціўшы свядомасць, калі прыняў сумесь са спіртнога і барбітуратаў. Джымі папоўніў трагічны спіс зорак, якія памёрлі ад фатальнай сувязі наркатыкаў і рок-н-рола.

Дзе, дзе вы, 60-я? Дзе Мантэрзі і Вудстакі, паў-мільённыя натоўпы? Няма нічога. Няма. Адна прафанацыя. Узячэ хаця б самую сутнасць — ідэалы хіпізму. Доўгімі валасамі зараз нікога не здзівіш, усеагульнае каханне вырадзілася ў групавы секс, а шчасце — усё больш у грашах шукаюць. А як жа ўсё пачыналася!..

Памятаецца, Джо Кер на Вудстаке сваім рыкам хмары разганяў — і няблага ж атрымлівалася. А потым Джымі Хэндрыкс свае неперաўзыйдзена-гітарныя партыі наігрываў. І публіку разагнаць было немагчыма: пад дажджом і ветрам маладыя хіпі адчувалі сваю моц і значнасць.

Прыгожа было, магутна. А цяпер? Хоць на сэйшны не хадзі. Бо рыпучыя драбіны, якія падскокваюць на выбоінах кепска ўзаранай беларускай рок-нівы, каго заўгодна сваімі разнамаснымі групамі прывядуць у дэпрэсіўны стан. У такой сітуацыі любая спроба акультурыць вышэйзгаданую ніву павінна суправаджацца радасным парасячым віскам.

І вось прадзюсерскі цэнтр "LANSS-exclusive-ART", выдавочна, у знак са-лідарнасці з Блэкмараўскім фестывалем, які існуе з даўніх часоў, вырашыў прывясці частку свайго часу і грошай на падрыхтоўку фестывалю, прысвечанага Джымі Хэндрыксу. А Хэндрыкса мы любім. яшчэ памятаем леташні Хэндрыксаўскі фестываль, які для першага бліна кам'яком не здаваўся. А паколькі LANSS прыцягнуў да супрацоўніцтва VEGA-ART і іх сумесны твор называўся "відэаканцэртным праектам", былі ўсе падставы думаць, што прагрэс гэтаму фестывалю ўласцівы.

Запрошанія групы ўжо неяк прымільгаліся: "BEAUTY BY MISTAKE", "Принцип Домино".

Вольга Аліпава разам з карыфеямі блюз-року...

І вось пачалося. Музыканты прагнулі граць, а публіка — слухаць. Хэндрыкс пазіраў на ўсіх засмучаным позіркам.

Мерапрыемства адкрылі ВВМ, якім прыйшло на розум выклікаць дух Джымі Хэндрыкса. Відавочна, лепей было б гэтага не рабіць. Апаратура стала пахвілінна адключацца, залу зацягнула едкім дымам, і палова глядачоў пайшла курыць.

Дух Хэндрыкса супраціўляўся правядзенню канцэрта яго імя. Верагодна, яго не задавальняла колькасць агню ў крыві музыкантаў. Альбо тое, што фестываль стаў для некаторых магчымасцю проста “зарисоваться” на сцэне...

Як ні шкада адзначаць, чаканае свята аказалася сухім піратэхнічным трэскам. Крыўдна мне. Горка і крыўдна, што рамантычны арэол 60-х замяняецца рэалістычным пафігізмам 90-х.

**Падрыхтавала Юля
Васілішына**



Гэта яшчэ трэба
зразумець!

**Да Вашай увагі -- вясёлыя
вытрымкі з кантрольных рабо-
школьнікаў. Сабраў іх Вадзім
Ісаакавіч Зелянкоў, былы на-
стаўнік фізікі СШ № 23 г. Мінс-
ка. А набыткам рэдакцыі іх
зрабіў Аляксандр Крот, яго ву-
чань, студэнт факультэта ра-
дыёфізікі і электронікі БДУ.**

МЕХАНИКА

- Если на нормальную глубину опустить стакан, то он лопнет.
- Перед взвешиванием надо убить-ся...
- Детский резиновый шар разрывает упругость.
- Закон Пасхалия.
- ... в наруже.
- Выяснить вес силы трения.
- Гладкая тоска (доска).
- Масса, объём и плоскость (тела).
- При совершении работы тело по-немногу тёплым и к 30 разам оно уже тё-лое.
- Выяснить, из кого изготовлено тело.
- Космонавты находятся в движе-нии относительно в атмосфере нету тя-жести и он сам движется.
- Нельзя взвешивать песок без ме-шочка или без подстеливши бумажку.
- Проградурировать (динамо-метр).
- Цель работы: провести закон Архимеда.
- Цель работы: Научиться установ-

ливать связь с внутренней энергией и продольной работой.

- Цель работы: чтоб получить оценку.
- Пакет падает горизонтально-вертикально.
- Масса тела вычисляется в килограммах и граммах, а сила в физической величине.
- Сила, происходящая от взрыва, постепенно слабеет, ударяясь о ближайшие здания.
- Не считая на мелкие погрешности...
- Скорость распространения волны.
- Взрывная волна расходится по округе.
- Понтонациональная энергия (потенциальная).
- Конторная работа (контрольная).
- Произведения сил на одном конце рычага, при равновесии различий прикладовых сил на его обоих концах, будет равна на другом его конце.
- Угол работы совпадает с перемещением.
- Чем больше удлинение пружины, тем меньше удлинение пружины.
- Линейку можно считать материальной точкой, когда все её концы движутся одновременно.
- Первый постулат Эйзенштейна.
- Чем меньше масса, тем тяжелее тело. Потому что если масса увеличивается, то тело становится легче.
- Сила тяжести между массами тела.
- Закон сохранения энергии импульса.
- Целеустремительное ускорение.
- Большой корабль и маленькая лодка находятся в одном импульсе.
- Определение ускорения при помощи падения маятника.

- Тело работы.
- Износливость материала.
- На законе Гука я не была.
- "Сигма" зависит от природы.
- Коэффициент. Коэффициэнт. Ко-
ициент. Кофициает. Коэфиицнт. Кофици-
Коэффициетн. Коэфициет. Коэффи-
ента. Коофициэнт. Каофициэнт. Коэфи-
ит. Коэффецеэнт. Коффициэнт. Ковице-

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- Если взять две тележки стальную и медную и пустит друг на друга то года они столкнутся они получат ускорение в обратную сторону не завися с какой скоростью шла та или иная тележка прежде чем имели они скорость до столкновения.
- Не смотря на силу предмета или веса они будут падать с одной и той же скоростью потому, что на него не действует точка на которую он упадет, а весь предмет на который падает тело.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

- В голодной воде молекулы простые, а в горячей воде другие, а во льде замершие молекулы, а воды нет.
- Молекулы разбрелись по колбе.
- Возьмём замазку и замажем что-нибудь.
- Между молекулами прошла вода и они слиплись.
- Дефузия это явление которое смешивается само с собой.
- Запах переходит сам по молекулам.
- Давление воздуха давит на давление воды.
- Молекулы воды имеют более притяжительные свойства.
- Атмосферное давление сжимает-

ся и разрушает здания.

- Вода нагревается до нужной ей температуры.
- Тепло идет на плавление спиртовки.
- Нафталгин.
- Нагревание и охлаждение тел при нагревании и охлаждении.
- При ударе воздух спокойно выходит из мяча.
- Человек содержит в своих лёгких нормальное давление воздуха, и банка присасывается к телу.
- Если влажность равна 100%, то в природе нужно ждать дождя.
- При увеличении температуры молекулы начинают биться друг о друга и вылетать через сосуд.
- Пар чая соединяется с дующей массой.
- Если горячие молекулы соединить с холодными, то вода всё-таки станет тёплой.
- Вода— это жидкое существо.
- На самом деле молекулы очень крупные. А если посмотреть на них так, то они очень малого размера. Их глазом не увидишь.
- Газ не видно, а жидкость видно и даже очень хорошо.
- Вода закипает, потому что молекулы находятся в бешеном состоянии.
- Если взять жменьку песка и такую же жменьку молекул...
- Почему в Белоруссии зимы более тёплые, чем в Сибири?— Так как у Белоруссии больше удельная теплоёмкость.
- Быстро перемещая руку, насос нагрелся.
- Горячие молекулы передаются холодным.

(Працяг будзе.)



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Заснавальнік газеты -
рэктарат Беларускага

Мінская паліграфічная фабрыка
"Чырвоная змена" МВПА імя Я.Коласа.
220079, г. Мінск, 1-ы Загарадны зав., 3.

18 студзеня
Зак. 1999.
Т. 1000 экз.

220080, Мінск-80,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 9,
паверх 4, пакоі 411-412,

**В.а. рэдактара
Т.М. Казак**